

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і Мінскага Абкома КП(б)Б

№73 (6852) | 26 лістапада 1940 г., аўторак | ЦЕНА 10 КАП.

Прэзідыуму Вярхоўнага Савета Армянскай ССР.
Выбарчая кампанія ў заходніх абласцях БССР.
Прызыў у рамесленыя, чыгуначныя вучылішчы і школы ФЗА.

АРТЫКУЛЫ:
Е. С. Ансельрод — Стаханавскі тэхнічны план — на падзяку БССР.
М. А. Даронкін, А. І. Роўда — Арганізацыя пра-
вызнае хваляне бульбы.

ЗА РУБЕЖОМ:
Англа-германская вайна.
Германскія паведамленні.
Англайскія паведамленні.
Зводка італьянскага камандавання.
Ваенныя дзеянні паміж Грэнцыяй і Італіяй.
Далучэнне Славакіі да пакта трох дзяржаў.

Вялікі польскі паэт

Вялікі паэт нашай вялікай ра-
ды адзначаючы 85-годдзе з дня смерці
кага польскага паэта Адама Міцкевіча.

Міцкевіч — горадскі рускага народа, вя-
лікага, як і дорагі блізка яму Александр
Пушкін — горадскі рускага народа, вя-

лікага, як і дорагі блізка яму Александр
Пушкін — горадскі рускага народа, вя-

лікага, як і дорагі блізка яму Александр
Пушкін — горадскі рускага народа, вя-

лікага, як і дорагі блізка яму Александр
Пушкін — горадскі рускага народа, вя-

лікага, як і дорагі блізка яму Александр
Пушкін — горадскі рускага народа, вя-

лікага, як і дорагі блізка яму Александр
Пушкін — горадскі рускага народа, вя-

лікага, як і дорагі блізка яму Александр
Пушкін — горадскі рускага народа, вя-

лікага, як і дорагі блізка яму Александр
Пушкін — горадскі рускага народа, вя-

лікага, як і дорагі блізка яму Александр
Пушкін — горадскі рускага народа, вя-

лікага, як і дорагі блізка яму Александр
Пушкін — горадскі рускага народа, вя-

лікага, як і дорагі блізка яму Александр
Пушкін — горадскі рускага народа, вя-

лікага, як і дорагі блізка яму Александр
Пушкін — горадскі рускага народа, вя-

лікага, як і дорагі блізка яму Александр
Пушкін — горадскі рускага народа, вя-

Выбарчая кампанія ў заходніх абласцях БССР

Беластоцкая абласць перад выбарамі

(Гутарка з сакратаром Беларускага абкома партыі на прапагандае т. Г. І. СЕМЕНАВІМ)

Працоўныя Беларускай абласці з вялі-
кім ударкам рыхтуюцца да дня выбараў
ў мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных.

У гарадах і сёлах закончыліся вылучэнні
і рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты.

Актыўна праходзяць перадыбарныя сходы
і сустрэчы кандыдатаў са сваімі вы-
баршчыкамі.

Выступленні на гэтых сходах
гавораць аб рэальнай аданасі працоў-
ных савецкай уладзе, камуністычнай партыі
і лобіму правядзеньня народаў таварышчу Сталіну.

Выступленні на перадыбарным сходах
былі бадзкія — старшыня Вышэвацкага
сельсавета, Мольскаўскага раёна, т. Хай-
ноўскі завіў:

— У блызой пажытай Польшчы таксама
была канстытуцыя, але правамі карыста-
ліся толькі паразіты-багаці. Працоўныя
ж народ быў бязпраўным. Толькі Сталінская
Канстытуцыя забяспечыла нам радаснае,
шчаслівае жыццё, дава нам права сваёй
ва выбараў у органы ўлады людзей з
народа. У дзень выбараў мы ўсе, як адзін,
адкажам свае галасы за кандыдатаў ста-
лінскага блока камуністаў і бязпраўных.

Дзесяткі тысяч радавых рабочых, сялян,
прадзвіжнікаў савецкай інтэлігенцыі нашай
абласці далучыліся да актыўнага грамад-
ска-палітычнага жыцця і ўпорнай прапай
дзякавалі сваю аданасі савецкай уладзе,
партыі большэвікоў і ролінага савецкага
ўрада свабодна будуючы сваё жыццё і
нацыянальную культуру. У БССР у гэты
вучобны годзе працуе больш 900
польскіх школа. Працоўныя паліцыі маюць
на сваёй ролнай мове.

Польскае насельніцтва заходніх аблас-
цей БССР, зьякучы наўлільным клопат-
наш партыі Леніна — Сталіна, атрымала
сваё тавары, які за кароткі час існавання
даўжо не адну высокамастаўную паста-
воў тавары класічнай і сучаснай дра-
матургіі. Польскае насельніцтва нашай
рэспублікі атрымала магчымасць чытаць
штодзённую газету «Штандарт волюнцістаў»
на сваёй ролнай мове. Дзесяткі тысяч
экземпляраў разнастайна кнігі польскіх
пісьменнікаў. Пры дзяржаўным выданстве
пры СНК БССР створана рэдакцыя
літаратуры на польскай мове, якая будзе
выдаваць сотні тысяч экзэмпляраў кніг.

За 20 год панавання польскіх пані і
капіталісты нічога не зрабілі для ўка-
вечанна памяці Міцкевіча. З першых
дзён устанавлення савецкай улады ў Па-
вагрудку — разаме паэта — арганізаван
музей Міцкевіча, дзе працоўныя маюць
поўную магчымасць пазнаёміцца з жыц-
цём і творчасцю вялікага паэта.

У гэтыя дні па ўсёй нашай краіне адбы-
ваюцца вечары, прысвячаныя памяці Ада-
ма Міцкевіча. У Маскве, Кіеве, Мінску і ў
разліе іншых гарадоў працоўныя ўшаоў-
ваюць памяць вялікага паэта, які сваё
жыццё, сваю творчасць прысвяціў народу.
Здэманстравалі геніяльнасць слоў вялікага
Пушкіна, называўшага Міцкевіча песьня-
ром «времен грядущих».

Ушанаванне памяці Адама Міцкевіча —
вялікае таржыванне ленынска-сталінскай на-
цыянальнай палітыкі ў нашай краіне.
Іно з'явіцца новым этапам у пазнанні
творчасці вялікага паэта, у далейшым
развіцці культуры польскага народа.

Марудна разгортваецца агітацыя за кандыдатаў

ВІЛЕНКА. (Спец. нар. «Звязды»). У
Смаргонскім райкоме партыі нам парайлі:
— З'ездзіце ў Сольск сельсавет, дуды
дарога добрая, там часта людзі з раёна
бываюць. Да выбараў там нарэзна рых-
туюцца.

І вось Соль. У ламанкіні сельсавета
знаходзіцца выбарчы ўчастак № 22. Ші
завяроўку, ні згурты памішканне ўчастка
не ўпрыгожана. Спіскі выбаршчыкаў па-
валяма прысланы да сьвяня. Хтосьці на
пшк, убіты ў сьнягу, павесіў паіно, і яно
завяроўча частку спіскаў.

Старшыня сельсавета Сцяпан Леонка,
дзі некалькі дзён працуе на гэтай пасадзе,
шчыра прызнаецца, што ўчастак не стаў
апрах цэнтрам агітацыйна-масавай работы
сродку выбаршчыкаў. Агітатары ў большасці
павялі толькі па аднаму-двома запяткаў,
не прыступілі яшчэ да азнамлення
выбаршчыкаў з біяграфіямі вылучаных
кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў.

Сам тав. Леонка вылучан кандыдатам у
дэпутаты абласнога савета. Яго кандыда-
тура зарэгістравана на выбарчы акрузе
№ 67 для балатэрыі. Але вось сугра-
кацца з выбаршчыкамі яму яшчэ не пры-
ходзілася.

Такая маруднасць у разгортванні агі-
тацыі за кандыдатаў у дэпутаты мясцовых
саветаў наглядзецца ў вельмі многіх раён-
ных абласці. Агітацыя за кандыдатаў —
важнейшы этап выбарчай кампаніі. Аднак
ён недаацэньваецца многімі партыйнымі
арганізацыямі раёнаў.

Да апошняга часу адзельна прапаганда
і агітацыя Амлянскага райкома партыі не
праводзіліся семінары з кіраўнікмі агі-
тацыйна-масавымі работнікамі. У сваю чаргу
кіраўнікі агі-
тацыйна-масавым работнікаў не цікавіліся іх
работай. І не дала, што ў такіх сельсаветах, як Палы-
скі, Жураўскі і іншыя, многія агітатары
некалькі дзён прыступілі да работы, што
катарыя нават і зараз не ведаюць, што
жыццё з'яўляюцца агітатарамі і чым паві-
ны займацца.

Ітак-жа дэрган разгортваецца агітацыя
за вылучаных кандыдатаў у Свірскім,
Лохніцкім, Курганскім і разліе іншых раён-
наў. Да гэтага часу выбарчыя ўчасткі
ішчэ не аформлены і не сталі сапраўднымі
цэнтраві агітацыйна-масавай работы.
Нават у абласным цэнтры — горадзе Ві-
ленцы — таксама не ўсёшы ўсё добра.

Вечарам нам заяваўся павячыцца на
некалькіх выбарчых участках горада.
Участак № 1 знаходзіцца на пляцы Волі
ў доме таракота аддзела камунальнай
гаспадаркі. Лічча адзек гэты дом выза-
пачацца ад астані. На ім вялікае па-

ПРЭЗІДЫУМУ ВЯРХОЎНАГА САВЕТА АРМЯНСКАЙ ССР

Прэзідыум Вярхоўнага Савета СССР вы-
дана рабочых, калгаснікаў, інтэлігенцыю,
усіх працоўных Армянскай ССР з дапа-
мощцю ўстанавлення савецкай улады
ў Арменіі.

Дваццаць год таму назад рабочыя і ся-
ляне Арменіі пад кіраўніцтвам камуністыч-
най партыі звергалі контррэвалюцыйны
ўрад дашнакаў і ўстанавілі савецкую
ўладу.

Перамота савецкай рэвалюцыі
паклала канец нацыянальнаму прыгнечан-
ню, беспраўню, сістэматычным перамам
і міжнародна-палітычнаму ізаляцыі Арменіі
шырокую дарогу да на-
цыянальнага араджэння, гаспадарчата і
культурынага роаквіту.

Дзякуючы наўлільным правядзенню
ленынска-сталінскай нацыянальнай палітыкі
Арменія ператварылася ў вятноўную са-
цыялістычную рэспубліку. Створаны новыя
галіны прамысловасці: хімічная, машына-
будавальніцтва, тэкстыльна-прыкажачная
і іншыя. Атрымала далейшае развіццё
вінаробчая і кансервная прамысловасць.
Пабудаван рад гідрэлектрастанцыяў, пас-
пыхова амяццёўша буйнейшае будаў-
ніцтва Севана-Зангінскага каскада гіра-
станцаў — асновы для далейшага развіцця
новых электрабных галін прамысловасці і
сельскай гаспадаркі.

Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР М. КАЛІНІН.
Сакратар Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР А. ГОРКІН.

ЮБІЛЕЙНАЯ СЕСІЯ ВЯРХОЎНАГА САВЕТА АРМЯНСКАЙ ССР

ЕРЭВАН, 23 лістапада. (ТАСС). Сёння
ў дзяржаўным ордэна Леніна тэатры
оперы і балета імені Спендыярава адры-
лася юбілейная сесія Вярхоўнага Савета
Армянскай ССР, прысвечаная дваццаці-
годдзю ўстанавлення савецкай улады ў
Арменіі.

За сталом прэзідыума — кіраўнікі партыі
і ўрада Арменіі: сакратар ЦК КП(б)
Арменіі тав. Арушанян, старшыня Прэзіды-
ума Вярхоўнага Савета тав. Палан,
старшыня Саўнаркома рэспублікі тав. Пі-
руцян, члены ўрада, вядныя дзеячы на-
вуцы і мастацтва Арменіі, катэдыты Лат-
війскай, Карэа-Фінскай, Азэрбайджан-
скай, Украінскай, Грузінскай, Кіргіскай,
Беларускай і іншых браціх рэспублік
вялікага Савецкага Саюза.

Сесія адрылася старшыня Вярхоўнага
Савета Армянскай ССР тав. Акадзянян.
— Святуючы славнае дваццацігоддзе
савецкай Арменіі, — гаворыць ён, —

армянскі народ сваё першае слова пры-
таніа і гарачы лубі зяртае да вяліка-
га правядыра працоўных таварыша
Сталіна.

У зале ўспыхвае бурная авацыя. Доў-
га не змаўкаюць прытаніа ў чысь тавары-
ша Сталіна.

З дакладам «Дваццаць год савецкай
Арменіі» выступіў старшыня Саўнаркома
рэспублікі тав. Піруцян. Ён расказаў аб
выдатных перамогах армянскага народа,
дзясятных пад кіраўніцтвам партыі
Леніна — Сталіна за 20 год існавання
Армянскай ССР.

З вельмім натхненнем юбілейная сесія
прыняла прытаніа таварышам
Сталіну, Молатаву, Каляніну, Мікаёну
Верны.

На сесіі былі аглашаны пшатлікія
прытаніа пшятыя тэлеграмы, пастаніўшыя
ў вясці кашоў Савецкага Саюза.

Прызыў у рамесленыя, чыгуначныя вучылішчы і школы ФЗА

ГОМЕЛЬ. (Нар. «Звязды»). Святотына
выглядзе гомельскі вакзал. Усёшы лозунгі,
транспаранты, партреты кіраўнікоў партыі
і ўрада. У мастацка аформлены агі-
тацыйны вакзалы ў арганізаваным парадку
прыбываюць юнакі з раёнаў Гомельскай і
Палескай абласцей, прызваныя ў ра-
месленыя, чыгуначныя вучылішчы і шко-
лы ФЗА.

Ва ўсёх багэры, прызваныя настрой.
Многія прышлі са сваімі бацькамі. Бацькі
з вялікай радасцю апраўляюць сваіх дзя-
цей на вучобу.

23 лістапада адрыўся спешны пшад
пшад з мабілізаванымі ў рамесленыя, чы-
гуначныя вучылішчы і школы ФЗА Ста-
лінскай абласці (Ланбас).

Усё гэта — лепшая моладзь горада і
раёна, багэрыя, фізічна моцная, большасць
мае адукацыю за 6, 7 і 8 класаў, кома-
мольцы.

Усім прызваным уручаны гучыцькі. Га-
лёмкі дзяці значнае апраўча мабіліза-
валі на месцы назначэння. Зараз ішо
вышкіса бесплатных прыяных білетаў,
падобных праважыты. Каласы рых-
туюцца ўрачыста і арганізавана правесці
апраўчу моладзі на месца вучобы.

У Магілеве дрэнна рыхтуюцца да навуцальнага года

МАГІЛЕВ. (Нар. «Звязды»). У апа-
вяданні з Указам Прэзідыума Вярхоўнага
Савета СССР аб стваронні дзяржаўна-
працоўных рэзерваў у горадзе Магілеве
арганізавана 4 школы ФЗА на 1.500
вучыцца і адно рамесленае вучылішча на
400 вучыцца.

І снежня школы павіны пачаць
рамесную вучобу. Аднак на сёння ні
адзін дырэктар не можа сказаць, што
школы і вучылішчы гатовы да вчываль-
нага года.

Рамесленае вучылішча № 4 (дырэктар
тав. Дзяржэ) арганізавана на базе існа-
ваўшай ралей школы ФЗВ металістаў.

У БЕЛАРУСІ ЗАКОНЧЫУСЯ ПРЫЗЫЎ
МОЛАДЗІ У ВУЧЫЛІШЧЫ І ШКОЛЫ

У рамесленыя вучылішчы прыята
10.675 юнакоў, у чыгуначныя — 1.985
школы ФЗА — 17.500.

Першымі закончылі прызыў Гомельскай
і Палескай абласці.

У рамяне вучылішчы прыята
10.675 юнакоў, у чыгуначныя — 1.985
школы ФЗА — 17.500.

Першымі закончылі прызыў Гомельскай
і Палескай абласці.

507 процантаў нормы

РЭЖОРДНАЯ ВЫПРАЦОЎНА БРЫГАДЫ ТАВ. ЗАЙЧОНКА

ВЯЛІШЧЫ. 25 лістапада. (Спец. нар. «Звязды»). Як толькі ў Савецкім
дзесці стала вядома аб высокай выпра-
цы брыгады Кунішнічова Андрэя. Ле-
дубы астані спабарнічачы брыгад
ставілі перад сабой зачатку перавыш-
срэд тав. Кунішнічова.

23 лістапада прышоў у лес са сваёй
агадай Аляксандр Зайчонак. Лучковыя
і шчы «Красот» былі загады пера-
даны і наведзены.

Да канца рабочага дня майстар пачаў
прыякму лесу. Было загатоўлена 156,4
кубаметра пшавачнай сасы, 39,5 кубаме-
тра фанернай сасы, 4,1 кубаметра
шпальніка і 1 кубаметр руднічнай стойкі.

Усёго загатоўлена рамяналізаванымі
інструментамі 201,5 кубаметра траўні-
срэд замест 39,74 кубаметра, што складае
507 проц проц.

На Савецкім лесаўчастку 6 брыгад.
Усё яны вядуць барацьбу за высокую
прадукцыйнасць працы.

акладам. За паспыховае выкананне агуль-
нага плана асене-зімовага рамонту яны
прамючыцца вухвешчымі акладам.

У некаторых МТС на трактарах праца-
валі людзі, не маючы дастатковых ведаў
з'явіцца на догляд за машынамі. Нарамем
СССР абавязаву землярыйныя органы правесці
да 1 лютага 1941 года пераатэставані
ўсёх трактарыстаў. Пры МТС ствараюцца
спецыяльныя кваліфікацыйныя камісіі ў
саставе дырэктара, старшага механіка або
інжынера-механіка, лепшага брыгазіра
або раз'язнага механіка. Пры пераатэста-
цы асабістую ўвагу трыба звяртаць на
ўменне трактарыстаў правільна арганіза-
ваць тэхнічны догляд за трактарамі і
сельскагаспадарчымі машынамі.

Датэрмінова выканалі гадавы план

ГОМЕЛЬ. 25 лістапада. (БЕЛТА). Го-
мельскі хлебзавод датэрмінова выканаў
завяру праграму. Да канца года калек-
тыў рабочых абавязаву выпусціць да-
даткова на 400 тысяч рублёў прадукцыі.

Гадавую праграму таксама датэрмінова
выканала гомельская швейная фабрыка
«Комінтэрн». Выпусчана швейных выра-
баў на 5.713 тысяч рублёў. Да канца
года калектыў фабрыкі абавязаву заць
завыш плана на 700 тысяч рублёў пра-
дукцыі.

Выпусчана швейных вырабаў на 5.713 тысяч рублёў. Да канца года калектыў фабрыкі абавязаву заць завыш плана на 700 тысяч рублёў прадукцыі.

Выпусчана швейных вырабаў на 5.713 тысяч рублёў. Да канца года калектыў фабрыкі абавязаву заць завыш плана на 700 тысяч рублёў прадукцыі.

ПАРТЫЙНА Е ЖЫЦЦЁ

Партыйна-тэхнічная канферэнцыя

(Ад нашых асобных карэспандэнтаў)

Сцены невялікага ўтульнага клуба вядомага ігольнага заводу імені 20-годдзя БССР стракацянскіх красачыніх лозунгі: «За тэхнічны прагрэс завода!», «За новую тэхналогію!»

Гэтыя лозунгі ярка паказваюць мэты і заданні сабраўшыхся сюды на першую партыйна-тэхнічную канферэнцыю стаханавцаў, партыйна і гаспадарчых работнікаў, рацыяналізатараў, інжынераў і тэхнікаў.

Яшчэ месяц таму назад на пасяджэнні партыйнага бюро актыўна абмяркоўвалася пытанне аб тэхнічным прагрэсе завода. Гэтае пытанне выйшла на вывадак. Іно праймаўся самі жыццём. Ігольны завод за апошні год вырас у выдатна тэхнічна добра аснашчанае прадпрыемства. Але тэхніка не стаіць на месцы. Тое, што год таму называлася заводу неабходна, зараз устарэла. Заводу трэба ўдасканаліць сваю прадукцыю.

А гэта звязана з дзейным развіццём тэхнічнай мэды, унахрэненнем тэхнічнага навадарства ва ўсе цэкі і вытворчыя ўчасткі завода.

За гэтую ўдзячную справу ўзялася партыйнае арганізацыйнае бюро (секратар партбюро тав. Шкаляр). Партыйнае бюро заклало падняць усю заводскую грамадзянства на барацьбу за тэхнічны прагрэс прадпрыемства.

У парадку падрыхтоўкі да партыйна-тэхнічнай канферэнцыі ўдзельнічалі ў частках завода праймавалі спецыяльныя бригады на вывядзенню ўнутрзаводскіх магчымасцей і рэзерваў, звязаных з дзейным удасканаленнем тэхналагічнага працэса і тэхнічным ростам завода. У рабоче-гэтых бригадах праймаў ўдзел лепшыя тэхнічныя сілы завода — стаханавцы, рацыяналізатары, інжынеры, тэхнікі, майстры, тэхнолагі. Усяго ў бригадах прымала ўдзел 75 чалавек. Лепшыя агітатары завода — члены і кандыдаты партыі тт. Вінакураў, Абалаў, Аўтухаў, Гулюсі, беспартыйныя тт. Крывічо, Каган і іншыя — раз'яснялі рабочым мэты і заданні, якія ставіліся перад сабой партыйна-тэхнічнай канферэнцыяй, заклікалі прыняць актыўны ўдзел у яе рабоце.

Заданні партыйнага арганізацыйнага бюро гарачы выгук сарот усёго рабочага калектыва. Запрашвала рабочыя і тэхнічныя мейстры. Кожны пераважна рабочы лічыў сваім абавязкам успеці сваю лепшую ў справе ўдасканалення тэхналагічнага працэса. За параўнальна кароткі час бригадзіны былі сабраны 54 рацыяналізатары і вынаходнікі прапановаў, з якіх 11 ужо праведзены ў жыццё. Рэалізаваны астатнія прапановы з'явілі таксама каштоўныя ўкладанні ў справу дзейнага развіцця ігольнай вытворчасці. Многа прапановаў было ўнесена камуністамі.

Зараз усе матэрыялы, сабраныя бригадзінамі, даводзіцца да ведама ўдзельнікам партыйна-тэхнічнай канферэнцыі. Кіруючыя бригады слухаюць з вялікай увагай. І зразумела. У гэтых матэрыялах укладзена палова працы многіх тт. прасвітанцаў.

Начальнік ігольнага цэха член партыі тав. Астроўскі праймаваў змяніць працэс рубкі пафёнавай шафты ў бок з павелічэння, што ў два разы павысіць выпуск іглаў на протава-разных станках. Гэтае прапанова прыведзена ў жыццё.

Тэхнічны дырэктар завода член партыі тав. Фейшар унёс прапанову аб'яднаць два працэсы — заточку і рубку пафёнавых іглаў у адзін працэс, прапавольчы апа на спецыяльным камбінараваным станку. Гэта намнога палепшыць тэхналогію апрацоўкі іглаў, павялічыць прадукцыйнасць працы і ліквідуе працэс транспартыроўкі. Прапанаваныя тав. Фейшарам канструкцыйныя тэста станкі ўжо зараз распрацоўваецца канструкцыйнае бюро завода.

Каштоўныя прапановы ўнесены групай работнікаў завода — механікам тав. Аляксандравічам, рабочым цэха № 4 тав. Ступінавым і іншымі.

Многа цікавага дакладзіў удзельнікам канферэнцыі кіраўнік бригады па тэхнічнаму ўдасканаленню, гадоўні канструктар завода тав. Калжэна. Асабліва увагі заслугоўвае выслунае тав. Ісціганне аб ліквідацыі тупіны ў пафёнавых іглах, што з'яўляецца вынікам дрэннай, устарэлай канструкцыі рубачнага станка. Тут жа тав. Калжэна прапанавана ўраць перад

НА НАРАДЗЕ ПАРТЫЙНАГА АКТЫВА

КЛІЧАУ. (Спец. кар. «Звязды»). У партыйным кабінете раёна адбылася нарада партыйнага і камсамоўскага актыва, які самастойна вывучае «Кароткі курс гісторыі ВКП(б)».

На нарадзе выступілі сакратары партыйных і камсамоўскіх арганізацый і асобныя члены партыі, якія дзейнічалі вопытам вывучэння асноў марксізма-ленінізму. Тут жа былі падвергнуты крытыцы таварышы, якія неўрэзна адносіцца да навывення свайго ідэйна-тэарэтычнага ўзроўню, як напрыклад камуністы Салаўёў, Ждановіч і іншыя.

— Вывучаць «Кароткі курс гісторыі ВКП(б)», — расказаў тав. А. Бай. — Я пачаў з першых жа дзён пасля выхату падручніка. Я акуртна наведваў арганізацыйны ў раёне лекцыі; гэта паглыбіла мае веды. Многа чэрпаў і ад кансультацый, арганізаваных аддзелам прапаганды і агітацыі райкома, а таксама ад гутарак з таварышамі па асобных пытаннях. Кабі я вывучаў IV раздзел, то сустраў такую фразу: «Якія прадукцыйныя сілы, такія павінны быць і вытворчыя адносіны». Я не мог зразумець, чаму ў Расіі, дзе прадукцыйныя сілы былі не самыя высокія, вытворчыя адносіны змяніліся раптам, чым ва ўсіх дзяржавах, больш высока развітых. Таварышы парадзілі мне ўважліва прачытаць работу таварыша Сталіна «Кастрычніцкая рэвалюцыя і тактыка рускіх камуністаў». Кабі я прачытаў гэтую работу, пытанне стала мне ясным. Так я дабіваўся таго, каб ні адно незразумелае для мяне пытанне не аставалася нявырашаным. Зараз я ўжо заканчваю вывучэнне гісторыі партыі.

Тав. Сіліна — сакратар партыйна-тэхнічнай канферэнцыі раёнага аддзялення НКВД — расказаў нарадзе, як праймавалі над сабой камуністы тт. Паўлюкі і Жыжак, якія заканчваюць вывучэнне гісторыі партыі, а таксама як дамагаюцца і партыйнага арганізацыйнага актыва таварыскіх суб'ядзін.

Тав. Сіліна — сакратар партыйна-тэхнічнай канферэнцыі раёнага аддзялення НКВД — расказаў нарадзе, як праймавалі над сабой камуністы тт. Паўлюкі і Жыжак, якія заканчваюць вывучэнне гісторыі партыі, а таксама як дамагаюцца і партыйнага арганізацыйнага актыва таварыскіх суб'ядзін.

Тав. Сіліна — сакратар партыйна-тэхнічнай канферэнцыі раёнага аддзялення НКВД — расказаў нарадзе, як праймавалі над сабой камуністы тт. Паўлюкі і Жыжак, якія заканчваюць вывучэнне гісторыі партыі, а таксама як дамагаюцца і партыйнага арганізацыйнага актыва таварыскіх суб'ядзін.

Тав. Сіліна — сакратар партыйна-тэхнічнай канферэнцыі раёнага аддзялення НКВД — расказаў нарадзе, як праймавалі над сабой камуністы тт. Паўлюкі і Жыжак, якія заканчваюць вывучэнне гісторыі партыі, а таксама як дамагаюцца і партыйнага арганізацыйнага актыва таварыскіх суб'ядзін.

Тав. Сіліна — сакратар партыйна-тэхнічнай канферэнцыі раёнага аддзялення НКВД — расказаў нарадзе, як праймавалі над сабой камуністы тт. Паўлюкі і Жыжак, якія заканчваюць вывучэнне гісторыі партыі, а таксама як дамагаюцца і партыйнага арганізацыйнага актыва таварыскіх суб'ядзін.

Тав. Сіліна — сакратар партыйна-тэхнічнай канферэнцыі раёнага аддзялення НКВД — расказаў нарадзе, як праймавалі над сабой камуністы тт. Паўлюкі і Жыжак, якія заканчваюць вывучэнне гісторыі партыі, а таксама як дамагаюцца і партыйнага арганізацыйнага актыва таварыскіх суб'ядзін.

Тав. Сіліна — сакратар партыйна-тэхнічнай канферэнцыі раёнага аддзялення НКВД — расказаў нарадзе, як праймавалі над сабой камуністы тт. Паўлюкі і Жыжак, якія заканчваюць вывучэнне гісторыі партыі, а таксама як дамагаюцца і партыйнага арганізацыйнага актыва таварыскіх суб'ядзін.

Тав. Сіліна — сакратар партыйна-тэхнічнай канферэнцыі раёнага аддзялення НКВД — расказаў нарадзе, як праймавалі над сабой камуністы тт. Паўлюкі і Жыжак, якія заканчваюць вывучэнне гісторыі партыі, а таксама як дамагаюцца і партыйнага арганізацыйнага актыва таварыскіх суб'ядзін.

Тав. Сіліна — сакратар партыйна-тэхнічнай канферэнцыі раёнага аддзялення НКВД — расказаў нарадзе, як праймавалі над сабой камуністы тт. Паўлюкі і Жыжак, якія заканчваюць вывучэнне гісторыі партыі, а таксама як дамагаюцца і партыйнага арганізацыйнага актыва таварыскіх суб'ядзін.



Маладзёў гор. Мінска з вялікім жэліравым палем займаў ў спецыяльнай сярэдняй школе аддзяленне палітграмаў. На аглядку інструктар вясня-фізкультурнага падрыхтоўкі гарадскога аддзялення народнай асветы тав. А. І. Грышчын прымае заняткі ад моладзі г. Мінска ў школе вясня-паліграфічных сіл.

Соцыялістычнае спарборніцтва лесарубаў і возчыкаў

Высокая прадукцыйнасць працы

БАРАНАВІЧЫ, 25 лістапада. (Нар. «Звязды»). Пасля прыбыцця ў Баранавічы Міхкевіча знайшоў гарачы выгук сярэдняга лесарубаў і возчыкаў абласці. Усе бригады Валожынскага лесрагаса актыўна ўдзельнічалі ў сацыялістычным спарборніцтве і адказвалі на заклік стаўбіўскага лесарубаў і возчыкаў абласці.

Брыгада лесарубаў тав. Савіца штодзённа дае па 2 нормы. Сістэматычна выконвае свае заданні па 180—190 проц. брыгады тт. Гайкевіча і Шостака. Лесарубы абавязваліся плані чвертага квартала па лесазатовах выканаць да 15 снежня.

Узоры стаханавскай работы паказвае нядаўня створаная ў Турбінскім лесарубе камсамоўская брыгада з 5 чалавек. Брыгадзёр Іван Багацька добра арганізаваў работу і выкалікаў на спарборніцтва суседзі на рабоче брыгады.

Значна павялічыла прадукцыйнасць працы ў 5 пастаянных брыгадах Слонімскага лесрагаса. Лесарубы Іван і Канстанцін Лазары, Валодзькі Марцівіч, возчыкаў Іван і Ірына выконваюць нормы па 200—220 проц.

Па-стаханавска працуе брыгада Паўла Шалая Камалеўскага лесрагаса. Яна амаль штодзённа выконвае свае вытворчыя нормы па 300 і больш проц. Зарабная плата лесарубаў у параўнанні з звычайнымі вырасла ў некалькі разоў.

Выконваюць свае абавязальствы

РАГАЧОУ, 21 лістапада. (Спец. кар. «Звязды»). Уключыўшыся ў сацыялістычнае спарборніцтва па дэталіровааных выкананні плана лесазатовак і вывазі кацвертага квартала, лесарубы Азярскага лесрагаса паказваюць узоры стаханавскай працы. Зьяно Еўдзіма Кавалева

штодзённа выконвае нормы на загатоўцы драўніны па 150—170 проц. Высокую вынароўку даюць возчыкі Баўскага лесрагаста Аляксей Камачоў, Пётр Русаў і Аляксей Хмяльнік. У другой палавіне дзённыя нормы яны выканалі на вывазі на 27 проц. кожны. Сваіх тампаў яны не здаюць і зараз.

Неапраўданы спаной

(«Жоўнар»—орган Рагачоўскага РК КП(б) і раённага Савета дэпутатаў працоўных).

Новая хваля сацыялістычнага спарборніцтва ахапіла дзесяткі лесрагастаў і механізаваныя лесарубкі. За прышчэпкі і механізацыю змагаюцца лесарубы і возчыкі, шоферы і трактарысты, калгасны і сельскагаспадарчы районы і абласці.

У рэспубліканскіх, абласных і раённых газетах штодзённа друкуюцца шматлікія водгукі на зварот стаўбіўскага лесарубаў. Есьць усе планы гэтага выдатнага спарборніцтва. У многіх раёнах рыткі павысіліся тэмпы загатоўкі і вывазі лесу, павялічыўся выхад у лес лесарубаў і возчыкаў.

Ва ўдзячнасць спарборніцтва трэба ўдзячнасць усе масу лясных рабочых як пастаянныя кадры, так і сезоннікі. Вялікую ролю ў гэтай справе павінны адыграць большыя і дробныя лесарубкі, павольніцы вопытных стаханавцаў, дэталіровааных прамысловасці, змагаюцца лесазатовак павышэнне прадукцыйнасці працы ў лесу—абавязак кожнага раённага газетцы.

Гатава, дзе відаць, не зразумела рагачоўскага раённага газеты «Жоўнар». На працягу першага квартала яна змяшчала некалькі інфармацыйных звестак, а затым наогул перастала цікавіць лесазатовак.

У наступным квартале газета не надрукавала ні адной звесткі, ні аднаго паведамлення аб ходзе лесазатовак па раёну. Між тым, Рагачоўскі раён самы адстаючы

метамі працы, вывучала новыя формы стаханавскага руху; секцыя выкарыстання матэрыялаў займалася пытаннем лепшага выкарыстання скуры і асобных матэрыялаў, падрыхтоўка навукова абгрунтаваных норм расхавання сыравіны і матэрыялаў; прапавалі яшчэ секцыі рэканструкцыі і механізацыі, эканоміі і ўдасканалення ўчоту, а таксама падрыхтоўкі кадры.

Стаханавы «Скорхода» распрацавалі матэрыялы канвееў, якія можна мець называць сацыялістычнай рэканструкцыяй паточнай вытворчасці; ілю многадрускага канвееў — такога канвееў, які ніколі не абмяжоўвае асаблівых магчымасцей кожнага рабочага і адкрытае прастор для творчай стаханавскай ініцыятывы; метады уяўлення гарачай вулканізацыі, які па сваёму рэвалюцыйнаму значэнню ў абтковай прамысловасці можна параўнаць з электраваркай у машынабудаванні; метады рэканструкцыі на машынабудаванні; метады рэканструкцыі на машынабудаванні; метады рэканструкцыі на машынабудаванні.

Вывад, да якога прыйшла канферэнцыя, — пільготку па росту прадукцыйнасці працы можна выкалікаць у тры з паловай год, — трыгатаваў на дэталіраваным падліку ўсіх рэсурсаў прадпрыемства. Ён грунтуваўся на сур'езных, вяртычным вывучэнні вынікаў паліграфічнай работы на правільным разуменні перспектывы, якія ажываюцца перад фабрыкаў і бажытныя год.

На канферэнцыі праймавалі 6 секцыяў. Секцыя абтковай тэхналогіі і якасці займалася пытаннем палепшэння якасці абткі, удасканалення тэхналагічнага працэса, унярэння гарачай вулканізацыі і новых зямляўдзяў; секцыя арганізацыі вытворчасці і працы разглядала пытанні барацьбы з саматужніцтвам, прымятэння

асноўных старых норм. Гэта — шлях рэвалюцыйнага асаення машын і станкоў, унярэння перадавой тэхналогіі, паскарэння метадаў працы.

Троці шлях характарызуецца тым, што стаханавец, уводзячы змяненні ў станок, скарачаючы тым ці іншым прыставамі, уварачае ручны і ўстаноўчы час і павялічвае час машыны, г. зн. час, які ён непасрэдна на апрацоўку, змяненне формы або стану вырабу.

Распаўсюджанне стаханавскага руху па палым брыгады і змены, па палым цэкі і прадпрыемстваў немінуе павінна прынесці сначатку да ўдасканалення асобных машын на даным рабочым месцы, а затым да арганізацыі ўсёго вытворчага цэха, які адзінага комплексу. Значыць, пераход стаханавскага руху ад рэвалюцыйнага ў галіне выкарыстання тэхнікі, у сэнсе ліквідацыі расстраты часу, да рэвалюцыйнага ў сэнсе тэхнічным базісе — з'явіцца зусім заканамерна. Але гэты пераход не забываецца самапэкам. Для гэтага патрэбна канкрэтная, добра прадуманая тэхнічны план барацьбы за рэзкі ўздым культуры і арганізацыі вытворчасці.

АРГАНІЗАЦЫЯ ПРАВІЛЬНАЕ ХАВАННЕ БУЛЬБЫ

Штогод у некаторых калгасах гіне мас бульбы з-за няправільных, а часамі ачужытых адносін да яе хавання. Шматлікія хваля рывыты і пагяданы ў БССР паказваюць, што пры звычайных хаванні страты бульбы роўны 10—15 проц. Гэта можна згуміць толькі тым, што не выконваюцца элементарныя правільныя хаванні.

Вядома, што ў клубных бульбах б'е 7 проц. вады і 25 проц. сухіх вешчавых. Бульба дыхае, як усёя жыццё арганізм. Паўкавай і пратывкай устаноўлена, што пры тэмпературы каля 0° па Цэльсію хаванне замадуваецца, а пры тэмпературы каля 3° пачае дыханне пачаеца і пачынаецца страта ў ваду. Паведамляюць тэмпературы вышэй 2—3° сардэчнай развіццё роніх захаваннаў, які з'яўляюць да значных страт, змяняюць якасць бульбы.

Пры паніжэнні тэмпературы да 0° тэхнічнае б'ецае падмажванне, у шліку чаго абдымаецца часткова адрабрана а затым і п'яненне не толькі падмажванне, але і адрабрана клубні.

Вялікай увагай хаванне бульбы ўз'яўляецца ўважліва перабыта і прасушана яе перад буртаннем, таксама дэзінфекцыя, ачыстка і прасушанне памішанні. На жаль, у гэтым годзе ў многіх калгасах не рабілі ўважліва прасушкі і перабаркі бульбы перад буртаннем. Не ўсёды адраблялі і памішанне жывыя клубні. У выніку наступнае сігналы аб дрэнным стане забуртаннае бульбы.

Велізарныя страты прадукцыі выцяліны на плошчадароднай базе ў гор. Мінска. На базе ёсць многа фітаграфічнай будычкі гэта падмажванне. З'яўляецца-б, гэтага абдымаецца работнікаў базам буртанне аднесіцца да захавання бульбы. На справе не зусім так. Тэмпература буртах палілася да 10—12° па Цэльсію з-за чаго, натуральна, павялічыўся іх кант хворай і гільной бульбы.

Зараз неабходна ва ўсіх калгасах публікі арганізаваць праверку стану хавання бульбы. Важнае гэтага прымемства апрацоўка кожнаму, бо спрыдзе аб захаванні ўсяго пасеннага мажыраў.

Барацьба за высокі ўраджай будзучага года павінна пачынацца з пільнага захавання яе насення.

Для арганізацыі стараннага нагляду бульбай неабходна выдзеліць у кожным калгасе аднаго асоба. Аднаго за звычайнае б'ецае не менш аднаго разу ў тыдзень павінны праводзіць агляд буртаскоўшчыкаў. У кожным скоўшчыку павінны быць тэрмометр. Трэба весті запісы тэмпературы. Правяраць тэмпературы ў буртаскоўшчыкаў звычайным тэрмометрам, у апускасца на 10—15 мінут у верхняй частцы трубы. Пасля таго, як апусціліся мотэр, неабходна трубы верху ачысціць саломай.

Звычайна тэмпература ў буртах павінна быць не вышэй 2—3 градусаў па Цэльсію. Пры паніжэнні тэмпературы да 1 градуса неабходна ўдзяліць бурты. Кабі-ж тэмпература ў буртах або скоўшчыках у павышаецца, трэба ў лі адліці іх ад жэлі пшляхам адкрыцця вентыляцыйных труб. Кабі-ж вентыляцыйныя трубы дамагаюцца, і тэмпература ўсё-ж павышаецца, трэба робіць прапушчэнне паступова скадаць накрэўкі з буртаскоўшчыкаў.

Кабі-ж, не глядзячы на прынятыя тэмпературы павышаецца да 8 градусаў па Цэльсію, бульба павінна неадкладна перабрацца.

Пры невялікіх маразах (4 градусаў Цэльсію) перабраная згаровая бульба захоўвацца ў пунях, пакры саломай.

Праф. Н. А. ДАРОЖНИК донтар сельскагаспадарчых навук А. І. РОУНІ старшы навуковы работнік Інстытута біялогіі Акадэміі БССР.

Стаханавы тэхнічны план — на прадпрыемствах БССР

Беражлівасць і эканомія заўсёды з'яўляюцца і з'яўляюцца вядучымі патрабаваннямі да гаспадаркі, інжынерна-тэхнічнай сацыялістычнай індустрыі. Пяро, калі БССР вырашае асноўную эканамічную заданне — дагнаць і перагнаць тэмпера і ў эканамічных адносінах галіны машынабудавання краіны, — беражлівасць і эканомія становяцца адной з вядучых умоў сацыялістычнага будаўніцтва.

Многія на ўвазе сацыялістычнае грамадства, Маркс пісаў: «Чым менш часу патрабуецца грамадству на вытворчасць пшаніцы, жытця і т. д., тым больш часу яно выйграе для другой вытворчасці—матэрыяльнай або духоўнай. Як для асобнага індывіду, так і для грамадства ўважлівае яго рэалізацыя, яго спажывання і яго дзейнасці залежыць ад зберажэння часу. Да эканоміі часу звязана ў канчатковым выніку ўсё эканомія.

Таму эканомія часу, роўна, як і планаванне размеркавання рабочага часу па розных галінах вытворчасці, астаецца першым эканамічным законам на аснове калектывнай вытворчасці (Архіў Маркса і Энгельса, т. IV, стар. 119).

Эканомія часу ў сацыялістычных умовах у любой форме зямляніцтва мае зніжэнне выдаткаў на вытворчасці, стварэнне народна-гаспадарчай эканоміі і павышэнне ўзроўня сацыялістычнага накіслення.

Правяць больш прадукцыйна, больш танна, забеспячваюць зберажэнне грамадскай працы, выпускаюць большую масу разнастайнай прадукцыі лепшай якасці — вось заданні, якія ставіцца перад кожным гаспадарчым кіраўніком і патрабуе мабі-

лізацыі ўсіх унутраных рэзерваў вытворчасці.

Б'етрой за ўсё і лепш за ўсё гэтыя пытанні могуць быць вырашаны толькі сумеснымі намаганнямі калектыва інжынерна-тэхнічных работнікаў, рабочых і стаханавцаў і ўдзельнікаў.

Жыццё выстунае за апошні час выдатную форму шырокага прыдзінення перадавой вытворчасці да вывядзення і мабілізацыі ўнутраных рэзерваў. Гэтая форма — стаханавы тэхнічны план.

Разлімай іх з'яўляюцца Далей Уеход, машынабудавальніцкага заводу г. Комамоўска і Хабарскага. Стаханавы тэхнічны план становіцца моцнай базай для барацьбы за павышэнне прадукцыйнасці працы і зніжэнне сабекошту прадукцыі. Пачын перадавых прадпрыемстваў сацыялістычнай індустрыі на Далейм Усходзе мае велізарнае значэнне для ўсіх галін народнай гаспадаркі. І не дзіўна, што ад края да края сонечнай зямлі пракасаецца вестка аб стаханавым тэхнічным плане.

Першым сарот прадпрыемстваў адкава прамысловасці нахадзілі гэты вопыт камітэты ў Самое ленынградскі абтковае аб'яднанне «Скорхода» і маскоўскага абтковага фабрыка «Паржэская Камуна».

Фабрыкі «Скорхода», «Паржэская Камуна», маскоўскі скурзавод імені Тэльмана, «Красны мовеннік», оскарстоўваўчы вопыт і прапановы стаханавцаў, інжынерна-тэхнічнага перадава аб змяненні тэхналогіі, арганізацыі вытворчасці і павышэння прадукцыйнасці працы, стварылі на спецыяльных тэхнічных канферэнцыях стаханавы тэхнічныя планы.

Яны намічалі лінію развіцця працы прамысловасці ў бліжэйшыя год на базе перадавой тэхналогіі, паскарэння метадаў пра-

тарой пастапоўна планавання кіравання прадпрыемстваў і цэхаў, пачынаючы дырэктара і канчаючы майстрамі, і даюць канкрэтную, за кошт якіх меўстваў і фактараў павінны быць пераход прадукцыйнасці працы, жэліне сабекошту і палепшэнне выкарыстання прадукцыі.

Адзін з выдатных кіраўнікоў партыі і ўрада тав. В. В. Бубылін свайго прамова на XVII партыйнай рэспіі сказаў: «Ступінасць плана іменна ў тым ключацца, што ён павінен паказваць тое, чаго трэба дасягнуць у чэтковым выніку, але таксама павінен і гэта зрабіць, якія рычагі выкалікаць і які павінна рэагаванна вярне не яго ў часе і прасторы».

План не можа быць толькі агульным і тым самым абдычаным фактаў, ён павінен паказваць, за кошт фактараў і канкрэтных мерапрыемстваў беспявадцы выканаць план.

Стаханавы тэхнічны план — поўная і эфектыўная праграма апрацоўкі работ на-новому. Гэта — праграма за новы рост прадукцыі працы і палепшэнне якасці працы план мабілізацыі ўсіх унутраных і ліквідацыі шматлікіх страт і павышэння іх стварэння.

Стаханавы тэхнічны план мае штуршок рацыяналізатарскай працы патрабуе такога расстаноўкі і рэалізацыі абдымаюцца, акая-б забяспечыць абдычванне адным чалавекам ўсіх апрацоўкаў або машын, забяспечыць сумішчэнне прафесій на адным і тым жа машына.

З пункту гледжання перспектывы гэта дзейнае развіцця стаханавы тэхнічныя планы з'яўляюцца новай пільнай формай народнай творчасці матунай аброй нашага прасоўваннн шляху да камунізма.

Е. С. АКСЕЛЬФ кандыдат знамянічых навук.

ЗАРУБЯЖОМ

Англа-германская вайна
Германскія паведамленні

БЕРЛІН, 25 лістапада. (ТАСС). Германскае інфармацыйнае бюро перадае зводу вярхоўнага камандавання германскай арміі:

Авія германскі ваенны карабель, які аперыруе ў акіянічных водах, патапіў перыядычна гандлёвы судны агульным вымярэннем у 95.000 тон. У ноч на 24 лістапада германская авіяцыя прызначыла свае налёты на Лондан; Батэры, Саутуарк і іншыя кварталы горада былі аб'ектамі паспяховай бомбардыроўкі. Паспяховы бомбардыроўчы падвергілі таксама розныя важныя ў ваенных адносінах аб'екты, размешчаныя на захадзе і паўднёвым узбярэжжы Англіі. Днём 24 лістапада германскія самалёты, зрабіўшы разведку, сцягнулі бомбы над Лонданам і некалькімі раёнамі англійскага ўзбярэжжа Ла-Манша.

У ноч на 25 лістапада англійскія самалёты сцягнулі некалькі бомб у Паўночнай Германіі, не нанёшы, аднак, значных страт. Паведамленне англійскага міністэрства інфармацыі аб тым, што ў ноч на 24 лістапада англійскія самалёты бомбардыравалі берлінскія вакзалы, не адпавядае сапраўднасці. У гэту ноч ні адна англійская самалёт не лятаў над Берлінам. У паветраным баі збіт адзін англійскі самалёт. Тры германскія самалёты прапалі без весткі.

Як паведамляе германскае інфармацыйнае бюро, германская авіяцыя падвергіла мінулай ноччу вялікі налёт на Брыстоль. На сваёй маштаў гэта налёт можа быць прыроўнен да налёту на Кавертры. На працягу некалькіх гадзін сотні германскіх самалётаў сцягнулі некалькі тысяч кілограмаў бомб. Заўважана 45 буйных пажараў. Моцныя пажары нанесены складскім памішанням і газавым сеткай.

знішчаны два непрыяцельскія бомбардыроўчыкі. Агенцтва Рейтэр перадае, што англійскія бомбардыроўчыкі зрабілі ў ноч на 24 лістапада налёты на розныя раёны Германіі і акупіраваных ёю тэрыторый, падвергнуўшы бомбардыроўцы газавыя склады і чыгуначныя станцыі ў Берліне і дэспішы, унутраны германскі порт Дюсбург, Буонь, чыгуначны станцыі ў Дортмундзе, заводы Крупа ў Эсене, а таксама іншыя прамысловыя аб'екты і аэрадромы прадзіўкі.

Англііскія паведамленні

ЛОНДАН, 25 лістапада. (ТАСС). Афіцыйнае паведамленне, што на працягу 24 лістапада непрыяцельская авіяцыя прызначыла значную актыўнасць. Некалькі значучыя знішчальнікі-бомбардыроўчыкі было рассяяна англійскімі знішчальнікамі. Некалькі колькасць бомб была сцягнута над некалькімі пунктамі графства Кент. Бомбардыроўка нанесла невялікіх матэрыяльных страт.

Згодна паведамлення інфармацыйнага бюро міністэрства авіяцыі, непрыяцельскія самалёты «Дары-215» былі збіты ў мора ў тры мілья ад англійскага ўзбярэжжа. Апроч гэтага, учора на працягу дня былі збіты лічы два германскія самалёты «Юнкерс-88» і «Месершміт-109».

Галоўная атака непрыяцельскай авіяцыі ў ноч на 25 лістапада была накіравана на захадную частку Англіі. Пажары былі зроблены дзямі і гандлёвымі прадпрыемствамі. Налічваецца некалькі забітых і раненых. У ноч на 25 лістапада былі знішчаны два непрыяцельскія бомбардыроўчыкі.

Англійскія самалёты падвергілі бомбардыроўчы ваенныя аб'екты ў Турцыі (Аталія). Авіяцыя берагавой абароны бамбіла базу падводных лодак у Лярвене, электрастанцыю ў Брэсе і партовыя збудаванні ў Булоні.

Сярод аб'ектаў бомбардыроўкі, праведзенай англійскай авіяцыяй у ноч на 25 лістапада, былі докі, лафтачыгуначныя заводы і іншыя аб'екты ў Гамбургу.

Зводка італьянскага камандавання

РЫМ, 25 лістапада. (ТАСС). Італьянскае камандаванне паведамляе, на грэчаскай фронце нашы часты робяць паспяховыя контратакі. Наша авіяцыя бомбардыравала пачынаючы працяжніца, асабліва размешчаны ўздоўж узбярэжжа Эпіра.

Самалёты працяжніца зрабілі налёт на Дурало. Нанесены нязначны матэрыяльныя страты. Збіт адзін непрыяцельскі самалёт. На поўнач ад вострава Мальта нашы знішчальнікі збілі адзін двухматорны самалёт працяжніца. Адно з нашых паветраных эскадронаў абстрэла з кулямі імятаў вялікую колькасць самалётаў, якія знаходзіліся на аэрадроме Мікаба. Тры самалёты загарэліся. Усе нашы самалёты вярнуліся на базы.

Італьянскія самалёты зрабілі налёт на марскую базу Аляксандрыі (Егіпет) і падвергілі неаднаразовай бомбардыроўцы партовыя збудаванні. Іншыя самалёты атакавалі ваенныя збудаванні ў раёне на поўдзень ад Мерса-Матрух.

Самалёты працяжніца сцягнулі бомбы на Тобрук, Бардыю і Дэрна.

Ваенныя дзеянні паміж Грэцыяй і Італіяй

НЬЮ-ЁРК, 25 лістапада. (ТАСС). Як паведамляе агенства Асоцыятэд Прэс, грэчаскія перадачы часты ўступілі ў ваенныя Агіракастроны. Італьянцы працяжніца аступілі ў напрамку на Дэльві і Салты-Каваранта. У цэнтральных сектары грэкі дасягнулі Фрашара. У раёне Корчы часты працоўнага на захад і паўночны захад. У паведамленнях з Корчы гаворыцца, што частка італьянскіх войск інтэрыравана ў Югаславіі. Аэрадром у Корчы разбуран бомбардыроўкамі грэчаскай і англійскіх самалётаў.

Англійскія ваенныя караблі накірава на высякі англійскіх войскі ў грэчаскіх партах. Агенства Юнайтэд Прэс перадае, што грэчаскія войскі занялі горад Фурка на раіце Віёса, працяжніца наступленне ў напрамку на Пермет, які ўтрымліваецца італьянцамі.

Далучэнне Славакіі да пакта трох дзяржаў

БЕРЛІН, 24 лістапада. (ТАСС). Германскае інфармацыйнае бюро перадае наступнае паведамленне: «24 лістапада міністр замежных спраў Германіі Рібентроп, дырэктар палітычнага дэпартаменту міністэрства замежных спраў Італіі Буці і японскі пасол у Берліне Куруо, з аднаго боку, і прэм'ер-міністр і міністр замежных спраў Славакіі Тука, з другога боку, падпісалі ў Берліне пратакол аб далучэнні Славакіі да пакта трох дзяржаў, заключанага 27 верасня 1940 года паміж Германіяй, Італіяй і Японіяй. У тэксце пратакола сказана:

«Урады Германіі, Італіі і Японіі, з аднаго боку, і Урад Славакіі, з другога боку, у асабе іхніх паўнамоцных упўнаважаных асоб зацвердзілі аб наступным:

Ушаноўваюць памяць вялікага паэта

БАРАНАВІЧЫ, 25 лістапада. Прадоўжына абласці ўшаноўваюць памяць вялікага польскага паэта Адама Міцкевіча.

Сёння адбылося спецыяльнае пасяджэнне абласнога выкамоўна. Пастаноўлена прысвоіць імя Міцкевіча клубу работных школавато «Неман», баранавіцкай і навагрудскай польскім школам. Аб'яўлен конкурс на лепшы праект помніка народнаму песьняру. Намечана ўстанавіць у 1941 г. помнік паэту ў Навагрудку. У Баранавічкім драматычным тэатры адкрылася вялікая выстаўка, прысвечаная жыццю і творчасці паэта. У Баранавічы з'яжджаюцца госці. Прыбыла група пісьменнікаў з Беластока. Чакаецца прыбыццё пісьменнікаў і артыстаў з Масквы і Мінска. Яны прымуць удзел у гарадскіх вечары, прысвечаным памяці Міцкевіча.

Навагрудскіх Горах святочна ўпрыгожаны

Усе гатова для прыезду гэтай пісьменнікаў і артыстаў. Адбыўся вечар інтэлігентнага горада, на якім насталі дэдаціўнае вышлішчы тав. Станкевіч працяжніца лекцыю аб ўшчыне народнага фактара на творчасці Міцкевіча. Літаратурны вечар праведзены ў педагогічным вышлішчы. Вечары паміж Міцкевіча праходзяць на прадпрыемствах і ў сельска-гаспадарчых раёнах.

26 лістапада абдузецка ўрачыства адкрылі дома-музей Міцкевіча і юбілейнае пасяджэнне рэспубліканскага камітэта па азнаменаванню 85-годдзя з дня смерці Адама Міцкевіча.

Дэлегацыя беларускіх пісьменнікаў і артыстаў выехала ў Навагрудак

Для ўдзелу ва ўрачыствах, прысвечаных 85-годдзю з дня смерці вялікага польскага паэта Адама Міцкевіча, з Мінска ў Навагрудак выехала дэлегацыя беларускіх пісьменнікаў і артыстаў. У складзе дэлегацыі — старшыня праўлення Саюза савецкіх пісьменнікаў БССР М. Лынькоў, пісьменнікі П. Глеба, К. Чорны, М. Танк, А. Кулаш, Я. Браўнэўская і інш. Выехала таксама хор дзяржаўнага філармоніі БССР пад кіраўніцтвам Бары, артысты Вялікага дзяржаўнага аркестра Леніна тэатра оперы і балета БССР.

Рыхтуюцца да святкавання Дня Сталінскай Канстытуцыі

МАГІЛЕЎ, (БЕЛТА). У горадзе пачалася дзейная падрыхтоўка да ўсёнараднага свята — Дня Сталінскай Канстытуцыі.

На прадпрыемствах і ва ўстановах праводзяцца лекцыі і лекцыі на тэмы: «Таваршчы Сталін — таваршчы дэмакратычнай і свяде канстытуцыі», «Чагарты год з дня прыняцця Сталінскай Канстытуцыі» і інш. У парткабінэтах, клубах і бібліятэках горада арганізаваны выставы і фотавыставы, прысвечаныя Дню Сталінскай Канстытуцыі.

5 снежня абдузецка ўрачысты сход партыі, савета і профсаюза актыва горада, прысвечаны Дню Сталінскай Канстытуцыі.

На пытанні падрыхтоўкі да свята гарком партыі правёў семінар сакратароў партыі партарганізацыі.

На ўсесаюзную творчую нараду скульптараў

Сёння ў Маскве адкрылася ўсёсаюзная творчая нарада скульптараў. Для ўдзелу ў гэтай нарадзе ўчора з Мінска выехала група скульптараў. Сярод іх — тт. Азгур, Браер, Грубе, Керсін, Глебаў і іншыя.

Новыя фермы серабрыстых лісці

У калгасах імяні П. П. Сялянскага сельсавета, «Друная Беларуска дзвіжыя», Папарыскага сельсавета, і «Чырвоны Бастрычскі», Астрэпінска-Гарадзненскага сельсавета, Мінскага раёна, арганізуюцца фермы па галоўкі серабрыстых лісці.

Пачалася падрыхтоўка памішанняў для ферм, падбіраюцца даглядачы.

ПУХАВІЦІЯ ГАРМОНІКІ

ПУХАВІЧЫ. (Спеш. нар. «Звязды»). Украіна рабіла гэтага. У драўляным доме, работым на невялікіх пакоі і абсталяваным разнастайнымі станкамі і прыладамі, працуюць 26 чалавек. Мастатры музыкі, майстры апрацоўкі дрэва і метала зрабляюць з мясцовых матэрыялаў і прынесеных паўфабрыкатаў вясельныя і храматычныя гармонікі.

У 1933 годзе тры браты Мазанкі — Мікола, Іван і Паўла і вядомы тут гармонік Сямён Юрчак арганізавалі ў сваім раёне невялікую арцель па рамонту і вырабу музычных інструментаў. У арцелі тады не было вопыту, асадуначы асментарныя прылады для апрацоўкі дэталей. І Шкалай Мазанік, які раней вырабляў ужо ў сабе дома дэталічны гармонік, едзе за дапамогай да выдатных тудзіскіх майстроў.

Тудзіскія гармоністы паралі яму, як расставілі па рабоце людзей, як абсталявалі майстарню, для пачатку даі некалькіх дэталей. Вярнуўся Мікалай Мазанік у Пухавічы і арганізаваў у раёне буйную арцель. У ёй цяпер 26 чалавек, з іх многія сталі высокакваліфікаванымі майстрамі.

Мікалай Крываногатаў выконвае норму да 200 проп. і зарабляе штомесяц да 900 рублёў. Ён на выдатна аўладаў настройкай гармонікаў на спецыяльна прыстасаваным станку. Столар-стаханавец Мікалай Дзятко ператварэ масвовую альку ў дэсцічны разнастайны тонкі дэталей, пачынаючы ад корпусу і канчаткова дэкамі і рознастайнамі.

Закладаны галасы і ўстаўлены ў корпус кветка ландша. Яна такаса з мясцовага матэрыялу — з чарнашак, сабрастайных кавалкаў дрэва, каларовых металаў і сталі, апрацаваных рукамі работных арцелі, нашоце атрымаў прыгожы гармонік. Ён пабывае яшчэ не менш як у дзесяці руках, каб канчаткова аформіцца, заблішчыць прыгожай афарбоўкай і загучыць на ўсе лады.

Гармонік, адцэпта гатоў. Але ён яшчэ не прапайшоў апошняй праверкі. Настройшычкі пачуў, што адзін голас як быцым фальшыў, і ён бра напілачак-выходзічкі, ледзь-ледзь дакранаецца ім да галасавой сталі. Голас завінеў і наліўся чыстым пераліўным гукам.

Сотны высокакасных гармонікаў і поўнааўда дала арцель Чырвонай Арміі і калгаснай вёсцы за мінулыя год. 380 вясельных і храматычных гармонікаў выпускала арцель за дзесяць месяцаў 1940 года.

А. МАТУСЕВІЧ.

КАНФЕРЭНЦЫЯ БАЦЬКОЎ

СЛОНИМ. У Слоніме адбылася перадаканферэнцыя бацькоў. Прысутнічала чалавек. Даклад аб ролі школы ў комуныстичным выхаванні дзяцей і задачах бацькоў зрабіў загадчык раёна тав. рымска. У спрэчках выступіла 13 чалавек.

Сялянскі вёскі Кралоткі і Петручы расказаў аб вялікіх дасягненнях у сучаснай народнай асветы пры савецкай уладзе. Пры польскай уладзе ў Кралоткі народнай школе навукасама ўзлеў 90 тав. Зарас навукасама 200 дзяцей. Т. Барскі, Гарунічэвіч і іншыя падзяліліся ўспомінамі па выхаванню дзяцей дома.

У заключэнне канферэнцыі адбылася канцэрт дзіцячых мастацкай самалейнага ансамбля.

АСТРАВЕЦ (Вілейская абласць). Заводы было сяло Астравец у мінулым, які ўстаўленыя савецкай уладай і створаны раёны цэнтр. Упершыню з'явіліся школы, кінатэатр, бальня; і створаны мясцовае прамысловасць, збудаваны лесашыны завод, абсталяваны мясцовай мяслярняй.

У раённым цэнтры вырастае новыя і тропаварыковыя будыні. Да ХХІІІ гады дзянін 20 новых дамоў, аўтамабільная станцыя. Гэтымі дзямі пачалося будаванне новага клуба на 400 месцаў.

КАЛГАСНЫЯ МЛЫНЕ

У многіх калгасах Мінскага раёна вядзецца вялікая работа на аднаўленні старых і будаванні новых калгасных млыноў.

Апоўнены паўрабаванні млыноў калгасах імяні Карла Маркса, Трацэцкага сельсавета, «Чырвоны бар» Каралічанскага сельсавета, Калгас «Пяшчэныя», Астрэпінска-Гарадзненскага сельсавета, закінвае будаванні новага млына, у якім асымка і паэрына будучы механізацыя. Калгас Леліна, Каліцкага сельсавета, і паўдаў праект пабудовы нафтавага і прапавань 7 калгасных млыноў. Да будавання будаваны яшчэ тры млыны.

ПАВЕДАМЛЕННІ

© 26 лістапада, у 9 гадзін вечар ме партыйнай асветы (вялікі зал) дупна чарговы заняты лекторыя дзіцячых работнікаў.


На занятках будзе прыгатавана «Бараньба большавіноў за Комуны» Інтэрнацыянал і яго стварэнне».

Уваход на аб'явешчанах.

© 26 лістапада, у 8 гадзін праводзіцца семінар партыйнага і тав. чала актыва па эканамічных тав. для прадпрыемстваў металічных і савецкай прамысловасці — у Доў курсаву (51-я аўдыторыя); для тав. сметаў швейнай прамысловасці — ме партыраў (58-я аўдыторыя).

Адзаны рэдактар Т. С. ГАРБУ

У аддзел аб'яў званіце па тэл. 21-399



У пухавіцкай арцелі па вырабу і рамонту музычных інструментаў. На здымку: мастацкі Нікалай Мазанік за працы гармоніка перад выпускам яго ў продаж. Фото Я. Калодзіч.

КАНФЕРЭНЦЫЯ БАЦЬКОЎ

СЛОНИМ. У Слоніме адбылася перадаканферэнцыя бацькоў. Прысутнічала чалавек. Даклад аб ролі школы ў комуныстичным выхаванні дзяцей і задачах бацькоў зрабіў загадчык раёна тав. рымска. У спрэчках выступіла 13 чалавек.

Сялянскі вёскі Кралоткі і Петручы расказаў аб вялікіх дасягненнях у сучаснай народнай асветы пры савецкай уладзе. Пры польскай уладзе ў Кралоткі народнай школе навукасама ўзлеў 90 тав. Зарас навукасама 200 дзяцей. Т. Барскі, Гарунічэвіч і іншыя падзяліліся ўспомінамі па выхаванню дзяцей дома.

У заключэнне канферэнцыі адбылася канцэрт дзіцячых мастацкай самалейнага ансамбля.

АСТРАВЕЦ (Вілейская абласць). Заводы было сяло Астравец у мінулым, які ўстаўленыя савецкай уладай і створаны раёны цэнтр. Упершыню з'явіліся школы, кінатэатр, бальня; і створаны мясцовае прамысловасць, збудаваны лесашыны завод, абсталяваны мясцовай мяслярняй.

У раённым цэнтры вырастае новыя і тропаварыковыя будыні. Да ХХІІІ гады дзянін 20 новых дамоў, аўтамабільная станцыя. Гэтымі дзямі пачалося будаванне новага клуба на 400 месцаў.

КАЛГАСНЫЯ МЛЫНЕ

У многіх калгасах Мінскага раёна вядзецца вялікая работа на аднаўленні старых і будаванні новых калгасных млыноў.

Апоўнены паўрабаванні млыноў калгасах імяні Карла Маркса, Трацэцкага сельсавета, «Чырвоны бар» Каралічанскага сельсавета, Калгас «Пяшчэныя», Астрэпінска-Гарадзненскага сельсавета, закінвае будаванні новага млына, у якім асымка і паэрына будучы механізацыя. Калгас Леліна, Каліцкага сельсавета, і паўдаў праект пабудовы нафтавага і прапавань 7 калгасных млыноў. Да будавання будаваны яшчэ тры млыны.

ПАВЕДАМЛЕННІ

© 26 лістапада, у 9 гадзін вечар ме партыйнай асветы (вялікі зал) дупна чарговы заняты лекторыя дзіцячых работнікаў.

На занятках будзе прыгатавана «Бараньба большавіноў за Комуны» Інтэрнацыянал і яго стварэнне».

Уваход на аб'явешчанах.

© 26 лістапада, у 8 гадзін праводзіцца семінар партыйнага і тав. чала актыва па эканамічных тав. для прадпрыемстваў металічных і савецкай прамысловасці — у Доў курсаву (51-я аўдыторыя); для тав. сметаў швейнай прамысловасці — ме партыраў (58-я аўдыторыя).

Адзаны рэдактар Т. С. ГАРБУ

У аддзел аб'яў званіце па тэл. 21-399

Беларускі сельскагаспадарчы інстытут прадаўжае прыём студэнтаў

на 1940/41 вучэбны год на першы курс ЗАВОЧНАГА АГРАНАМІЧНАГА І ЗОАТЭХНІЧНАГА ФАКУЛЬТАТА.

Прыём заву да 1 студзеня. Іспыты па фізіцы, хіміі і рускай мове — з 1 па 20 студ. Заявы падаюцца на імя дырэктара інстытута. Плата за завочнае адуванне ўзмаецца згодна паставі СНС СССР.

АДРАС ІНСТЫТУТА: гор. Горкі, БССР, Беларускі сельскі падарчы інстытут, дырэктару інстытута. За ўсімі даведкамі звяртацца на таву-ж адрасу.

ДЫРЭКЦЫЯ ІНСТЫТУТУ

ДРУКАРНІ ІМЕНІ СТАЛІНА

ПАТРАБУЮЦА:

ДРУКАРНІ ІМЕНІ СТАЛІНА, ПЛАНОВЫЯ, РАХУНКОВЫЯ РАБОТНИКІ, ПАДСОБНЫЯ РАБОТНИКІ, РАБОТНИКІ ПАЖАРНА-ВАРТАВЫХ АХОВЫ.

Звартацца ў аддзел кадрова: Пушкінскае, 55. Дом друку.

У аддзел аб'яў званіце па тэл. 21-399

ДРУКАРНІ ІМЕНІ СТАЛІНА

ПАТРАБУЮЦА:

ДРУКАРНІ ІМЕНІ СТАЛІНА, ПЛАНОВЫЯ, РАХУНКОВЫЯ РАБОТНИКІ, ПАДСОБНЫЯ РАБОТНИКІ, РАБОТНИКІ ПАЖАРНА-ВАРТАВЫХ АХОВЫ.

Звартацца ў аддзел кадрова: Пушкінскае, 55. Дом друку.

У аддзел аб'яў званіце па тэл. 21-399

Беларускі сельскагаспадарчы інстытут прадаўжае прыём студэнтаў

на 1940/41 вучэбны год на першы курс ЗАВОЧНАГА АГРАНАМІЧНАГА І ЗОАТЭХНІЧНАГА ФАКУЛЬТАТА.

Прыём заву да 1 студзеня. Іспыты па фізіцы, хіміі і рускай мове — з 1 па 20 студ. Заявы падаюцца на імя дырэктара інстытута. Плата за завочнае адуванне ўзмаецца згодна паставі СНС СССР.

АДРАС ІНСТЫТУТА: гор. Горкі, БССР, Беларускі сельскі падарчы інстытут, дырэктару інстытута. За ўсімі даведкамі звяртацца на таву-ж адрасу.

ДЫРЭКЦЫЯ ІНСТЫТУТУ

ДРУКАРНІ ІМЕНІ СТАЛІНА

ПАТРАБУЮЦА:

ДРУКАРНІ ІМЕНІ СТАЛІНА, ПЛАНОВЫЯ, РАХУНКОВЫЯ РАБОТНИКІ, ПАДСОБНЫЯ РАБОТНИКІ, РАБОТНИКІ ПАЖАРНА-ВАРТАВЫХ АХОВЫ.

Звартацца ў аддзел кадрова: Пушкінскае, 55. Дом друку.

У аддзел аб'яў званіце па тэл. 21-399

ДРУКАРНІ ІМЕНІ СТАЛІНА

ПАТРАБУЮЦА:

ДРУКАРНІ ІМЕНІ СТАЛІНА, ПЛАНОВЫЯ, РАХУНКОВЫЯ РАБОТНИКІ, ПАДСОБНЫЯ РАБОТНИКІ, РАБОТНИКІ ПАЖАРНА-ВАРТАВЫХ АХОВЫ.

Звартацца ў аддзел кадрова: Пушкінскае, 55. Дом друку.

У аддзел аб'яў званіце па тэл. 21-399

ДРУКАРНІ ІМЕНІ СТАЛІНА

ПАТРАБУЮЦА:

ДРУКАРНІ ІМЕНІ СТАЛІНА, ПЛАНОВЫЯ, РАХУНКОВЫЯ РАБОТНИКІ, ПАДСОБНЫЯ РАБОТНИКІ, РАБОТНИКІ ПАЖАРНА-ВАРТАВЫХ АХОВЫ.

Звартацца ў аддзел кадрова: Пушкінскае, 55. Дом друку.

У аддзел аб'яў званіце па тэл. 21-399

ДРУКАРНІ ІМЕНІ СТАЛІНА

ПАТРАБУЮЦА:

ДРУКАРНІ ІМЕНІ СТАЛІНА, ПЛАНОВЫЯ, РАХУНКОВЫЯ РАБОТНИКІ, ПАДСОБНЫЯ РАБОТНИКІ, РАБОТНИКІ ПА